

Вывучэнне рашэнняў партыйных з'ездаў-- цэнтральнае зв'язно політвучобы на летні час

Цэнтральным зв'язном політвучобы у комсомольскіх ячэйках на летні час павінна быць самая энэргічная прапрацоўка матэрыялаў партыйных з'ездаў—ХІІІ КП(б) і ХУІ Усеп(б). У частцы ячэек гэта прапрацоўка ўжо разгорнута. Аднак у значнай частцы ячэек, прапрацоўка праходзіць зусім слаба ў большасці зусім не разгорнута. Такое становішча зусім недапушчальна. Абыякак кожнага комсомольца самым сур'ёзным чынам у першую чаргу прапрацаваць гэтыя да ХУІ з'езду Усеп(б) з тым, каб мець магчымасць пашырэння і рывістання ў тых пытаннях, над якімі будзе працаваць з'езд.

што энэргічна і глыбока прапрацоўка як прадз'ездаўскіх матэрыялаў, так і матэрыялаў з'ездаў з'яўляецца неабходнай умовай аблізацыі комсомольскіх мас, мас працоўнай моладзі на выхільнае ажыццяўленне гэтых рашэнняў. Тым ячэйкі, якія ня змогуць заваяваць усяц за энэргічную прапрацоўку і популярызацыю матэрыялаў партыйных з'ездаў, бізуючана будучы няздольны па большавіцкім мабілізаваць масы на ажыццяўленне генеральных задач партыі на фронце гаспадарчага і культурна-нацыянальнага будаўніцтва.

Прапрацоўка матэрыялаў і рашэнняў партыйных з'ездаў павінна ўзніць яшчэ больш клясавую бязвольнасць комсомольцаў на бізлітасную барацьбу з ухіламі ад генеральнай лініі партыі, на барацьбу з прапавімі варожай ідэалогіі на фронце культурна-нацыянальнага будаўніцтва, з нац. опартунізмам нац. дэмакратызмам і шовінізмам розных масляў. Гэта прапрацоўка павінна забяспечыць яшчэ большае ўзмацненне тэмпаў перабудовы работы комсомольскай арганізацыі, паварот яе ўсёй сваёй масай да непасрэднага ажыццяўлення задач гаспадарчага і культурна-нацыянальнага будаўніцтва на аснове рашэнняў партыйных з'ездаў.

Прапрацоўка тэзісаў разгорнута

Партыйныя і комсомольскія арганізацыі Самахаўдэаўскага раёну разгарнулі працу па распрацоўцы тэзісаў тав. Яваўска да ХУІ партыйнага з'езду. У шарагу мес і склаўся гурткі, у якія ўдзянута беспартыйная батрацка-бядняцкая і сярэдняцкая моладзь, а таксама і дарослыя. Прапрацоўка праходзіць у сагасках і колгасах. Бакштэйні

Чырвоная армія адабраюць тэзісы

У М-скім ударнім палку зараз праходзіць падрыхтоўка да 16 партыйнага з'езду. Гэтыя распрацоўваюцца метадам сацыялістычнага спабоднаства на партыйных, кустаных сходах, партсаюнных школах, асветагэдзінах і комсомольскіх сходах. Тэзісы адабраюцца чырвонаярмейскай масай. Прот. Зах.

Аб з'ездзе, мабыць, ня ведаюць

Дуворская ячэйка ЛКСМБ Сямілавіцкага раёну не ведае ніякай падрыхтоўкі да 16 з'езду Усеп(б). Не вядзася таксама падрыхтоўка і да 13 з'езду КП(б)У, дзеля гэтага амаль ніводзін з комсомольцаў аб з'ездзе нічога не ведае. Такое становішча і ў Ябраўскай ячэйкі ЛКСМБ.

мабілізаваць зараз уся ўвагу на самае энэргічнае вывучэнне апошніх рашэнняў партыі ў галіне гаспадарчага і культурна-нацыянальнага будаўніцтва, але гэтыя ячэйкі ведаюць пачаткі адносін да вывучэння пытанняў з'езду, гэтым самым разбройваюць сабе на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

Комсомольскія ячэйкі павінны

Гараська Пыжык.

КОМПАРТЫЯ — НАШ АДЗІНЫ ПРАВАДЫР. ПАД ЯЕ КІРАУНІЦТВАМ МЫ ПАКАЖАМ САПРАУДЫ РЭВОЛЮЦЫЙНЫЯ ТЭМПЫ РАЗВІЦЦЯ ПРАМЫСЛОВАСЬЦІ І СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ ПА СОЦЫЯЛІСЦЫЧНЫМ ШЛЯХУ

Колгас „11-годзьдзя Настрычывавай рэволюцыі“ рапартаўе XVI з'езду Усеп(б)

Увосень 1928 году па ініцыятыве маленькай групкі беднякоў і пад непасрэдным кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі арганізаваўся ў нашым сельсавеце буйнейшы колгас пад назвай: „11-годзьдзе Кастрычывавай Рэволюцыі“. На сёньнішні дзень у колгасе знаходзяцца 93 сямі, 10 батракоў адзіночак і 4 служачых. Колгас займае плошчу ў 2430 гектараў.

Колгасы Заслаўшчыны-XVI з'езду Усеп(б)

Колгасы Заслаўшчыны шлюць шчырае прывітаньне XVI з'езду КП(б) і жадаюць паспяховай працы ў справе вырашэння тых задач, якія ставіцца перад партыяй і нашою краінай.

Ударнікі Джяржынскага раёну рапартауюць

Даводзім да ведама парт з'ездам КП(б) аб тым, што на сёньнішні дзень па нашым раёне комсомольцы ахоплены ўдарніцтвам на 98 проц., беспартыйная моладзь на 90 проц. Якасць паказальнікаў ударніцтва сярод моладзі наступныя:

Нямеччына напярэдадні буйных клясавых боек

Сусветныя эканамічныя крызісы моцна пахіснуў памяшканьне нямецкай гаспадаркі. Яго пагубны ўплыў асабліва востра алчуваецца ў Нямеччыне таму, што на шыі нямецкіх працоўных вісіць цяжкае ярама рэпаранійных плацязкоў.

целі пад ударамі сусветнага эканамічнага крызісу імк. уцд. таксама ажыццявіць зніжэнне цен на прадукцыю палкам за лік рабочае клясы.

„Песенька Чан-Кай-шы сьпета“ Авантурысты Чан-Кай-шы прысвоіў сабе каля 100 мільёнаў дзялярэў казённых грошай

ТОКІЁ, 13. У сувязі з цяжкасьцямі, якія адчуваецца ўрадам Чан-Кай-шы, „Нэйшн Лідэр“ піша: „бізуючана, што Чан-Кай-шы напярэдадні нападу робіць надзвычайныя патугі прарваць кола. Але

песенька яго сьпета. Па зацьверджанню банкаўскіх колаў Чан-Кай-шы прысвоіў сабе каля 100 мільёнаў дзялярэў казённых грошай, якія зьмешчаны ім у чужаземныя банкі.

Сялянскія хваляваньні ў паўночнай Гішпаніі

ПАРЫЖ, 13. У Паленцы (Паўночная Гішпанія) вялікая колькасць сялян, якія маюць патрэбу ў харчовай дапамозе, дэманстравала

перад палацам губэрнатара. Падцыя атакавала дэманстрантаў, у выніку чаго паранены 8 чалавек. Некалькі сялян арыштавана.

Наступ вугляпрамыслоўцаў ў Англіі

ЛЕНДАН. Гарнікі капальні Кетбі Мен, у Донкастэлі, наладжваюць галасаваньне на пытаньні аб забастоўцы. Забастоўка можа ахапіць да 10 тысяч гарнякоў, бо шэраг капалянь таго-ж прадпрыемства выкавалі гатуюнасьць абвясціць забастоўку солідарнасьці. Прычына рыхтуемай забастоўкі—спроба прадпрыемцаў знізіць устаноўлены колдагаворам мінімум зарплаты.

Новае ў вайскавай тэхніцы

У арміі ПАЗШ прыняты новы від кулямэту, які зьяўляецца самым грозным відам агнестрэльнай зброі. Кулямёт робіць 800 выстрэлаў у хвіліну на адлегласьці 14 кіламетраў. Успомнім для параўнаўня, што кулямэт „Максім“ робіць 500 выстрэлаў у хвіліну на адлегласьці каля 6 кіламетраў. Вынаходца новай зброі Робэрт Хэдсон працаваў над сваім вынаходніцтвам сячатку сусветнай вайны. Ён канцу вайны кулямёт яшчэ не быў скончан. Толькі два альбо тры гады таму назад ён здолеў прадэманстраваць перад военнымі спецыялістамі свае вынаходніцтва.

Тысячы ахяр

ТАГЭРАН. Па наведальнейшых газэт, землеўздыгам у Салмасе забіта 1359 чалавек і ранена 2173 чалавекі.

Да XVI з'езду абяцаем прыкляць усе захады, каб гэтага дасягнуць.

У падарунак ХІІІ з'езду КП(б)У 150 маладых ударнікоў падалі заявы аб уступленьні ў комсамол.

